

Візітоўка ўдзельніка сеткавага праекта «Мы-Беларусы»

Наш дэвіз - “Адзін розум, адна сіла - Маналіт да мэты рыне!”



1. Апісанне эмблемы

Аўтарскі малюнак спалучае ў сабе нацыянальную сімволіку (арнамент, контуры Беларусі) і высокатэхналагічныя элементы. Цэнтральны аб’ект у форме маналіта сімвалізуе непарушнасць і трываласць ведаў у лічбавым свеце.

2. Галоўная мэта

Наша каманда ставіць перад сабой мэту глыбокага аналізу інфармацыйнага асяроддзя, развіцця крытычнага мыслення і вывучэння нацыянальнай ідэнтычнасці праз прызму сучасных тэхналогій.

3. Спіс удзельнікаў і ролі

У складзе каманды выступае адзін удзельнік, які сумяшчае ключавыя функцыі для паспяховай рэалізацыі праекта:

Сіплівеня Андрэй

- Аналітык: збор і сістэматызацыя дадзеных, праверка фактаў.
- ІТ-распрацоўшчык: стварэнне візуалізацый, праца з кодам і алгарытмамі.

- Дызайнер: візуальнае афармленне матэрыялаў і стварэнне графічнага кантэнтэ.
- Даследчык: вывучэнне матэрыялаў па тэме нацыянальнай ідэнтычнасці.

4. Дадзеныя каардынатары

Каардынатар праекта: Сіплівеня Андрэй

Навучальная ўстанова: «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (ГрДУ)

Пасада: Студэнт 2-га курса факультэта матэматыкі і інфарматыкі

Кантактныя дадзеныя:

- Электронная пошта: asiplivena@gmail.com
- Горад: Гродна, Рэспубліка Беларусь

5. Стыль

Тэкст аформлены ў адзіным дзелавым і тэхналагічным стылі.